



**Дзяржаўная навуковая ўстанова
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Цэнтр гісторыі геапалітыкі**

і

Прадстаўніцтва па Беларусі Фонду імя Конрада Адэнаўэра

запрашаюць прыняць удзел у міжнароднай канферэнцыі

**«Беларусь у сучасных геапалітычных і геаэканамічных працэсах»
28-29 сакавіка 2018 г.**

Сучасны свет праходзіць стадыю кардынальных геапалітычных, эканамічных і грамадскіх трансфармацый. Характар змяненняў, якія адбываюцца, дэманструе высокую ступень іх інтэнсіўнасці і дынамічнасці. Станаўленне новых цэнтраў сілы суправаджаецца абвастрэннем саперніцтва паміж дзяржавамі і канкурэнцыяй мадэляў будучага развіцця.

Пасля абвяшчэння незалежнасці Рэспубліка Беларусь здолела пабудаваць канструктыўныя адносіны з міжнароднымі партнёрамі. Краіна праводзіць самастойную, міралюбівую знешнюю палітыку, а таксама ўносіць істотны ўклад ва ўмацаванне міжнароднай бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне.

Канферэнцыя прысвечана актуальным праблемам рэалізацыі за-межнапалітычных стратэгий і нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў Беларусі ў стасунках з іншымі дзяржавамі, перспектывам развіцця краіны і рэгіёна ў мяняючыхся геапалітычных рэаліях. Сёлета мы запрашаем навукоўцаў, прадстаўнікоў органаў улады і кіравання, дыпламатычнага корпуса, спецыялістаў у сферы міжнародных адносін і права да абмер-

кавання найбольш важных і надзённых праблем у трох вымярэннях: палітычным, эканамічным і сацыяльным.

Праблемнае поле.

1) Палітычнае вымярэнне:

- Глобальны, рэгіянальны або перыферыйны? Месца і значэнне Беларусі ў міжнароднай палітыцы.
- Міжнародныя арганізацыі і Беларусь: крыніцы выклікаў і магчымасцяў.
- Інтэграцыйныя праекты і Беларусь.
- Беларусь і замежныя краіны. Галоўныя партнёры і перспектывы развіцця адносін.
- Беларусь і забеспячэнне міжнароднай стабільнасці. Пытанні супрацоўніцтва ў галіне абароны і бяспекі.

2) Эканамічнае вымярэнне:

- Міжнародная энергетычная бяспека і Беларусь.
- Глобальныя і рэгіянальныя эканамічныя ініцыятывы, выклікі і магчымасці для Беларусі.
- Супрацоўніцтва Беларусі з галоўнымі эканамічнымі партнёрамі. Дыверсіфікацыя або пераарыентацыя?
- Сусветныя эканамічныя працэсы і іх уплыў на Беларусь. Кароткатэрміновыя, сярэднетэрміновыя і доўгатэрміновыя перспектывы.

3) Сацыяльнае вымярэнне:

- Грамадская дыпламатыя і яе роля для Беларусі.
- Арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў фарміраванні іміджу і ведаў пра Беларусь.
- Беларусь і яе палітыка праз прызму аналітычных структур і сродкаў масавай інфармацыі.

Працоўныя мовы канферэнцыі: **беларуская, руская, ангельская.**
У межах канферэнцыі будзе забяспечаны сінхронны пераклад на працоўныя мовы.

Для ўдзелу ў мерапрыемствы трэба запоўніць электронную форму заявы па адрасе - <https://goo.gl/forms/eCgCWninFdZMTASh1>

Звяртаем Вашу ўвагу, што пацьвярджаючы электронны ліст дадаткова дасылацца не будзе.

Арганізатары пакідаюць за сабой права адбору заяў для ўдзелу ў канферэнцыі, вызначэння статусу даклада (пленарны даклад, даклад), уключэння прынятых дакладаў у тыя ці іншыя секцыі. Праграма Канферэнцыі будзе складзена з улікам заяўленых дакладаў.

Адбор здзяйсняецца на аснове запоўненых заяў і тэкстаў дакладаў (да 30 тыс. знакаў), якія прымаюцца да 15 лютага (уключна) 2018 г.

Па выніках правядзення канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых дакладаў. Арганізацыйны камітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў для публікацыі, тэксты ня рэдагуюцца і ня вяртаюцца аўтарам.

Праезд, пражыванне і сілкаванне пакрываецца арганізатарамі канферэнцыі.

Арганізацыйны камітэт

chg-nasb@history.by

+375-17-284- 23-97

Патрабаванні да афармлення дакладаў. Матэрыялы да публікацыі прымаюцца аб'ёмам да **30 тыс. знакаў**, выкананыя ў MS Word, тэкст з 1 інтэрвалам, шрыфт Times New Roman 14 пт, палі: верхняе і ніжняе – 20 мм., левае – 30 мм., правае – 15 мм. Афармляць спасылкі варта ў тэксце ў квадратных дужках на адпаведную крыніцу са спіса літаратуры. Нумараваны спіс літаратуры прыводзіцца пад канец артыкула. Выкарыстанне аўтаматычных пастаронкавых спасылак не дапушчаецца. Афармленне спіса літаратуры ў адпаведнасці з інструкцыяй ВАК Рэспублікі Беларусь <http://vak.org.by/bibliographicDescription>

У загалоўку даклада зазначаецца назва даклада, прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара, арганізацыя, адрас электроннай пошты.

Прыклад:

УПЛЫЎ ЕЎРАЗІЙСКАГА ІНТЭГРАЦЫЙНАГА ПРАЕКТА НА
РЭАЛІЗАЦЫЮ РЭГІЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІ І РАСІІ ВА
ЎСХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ

*Сідарава М.В. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь*

12345@678.com

Тэкст тэкст тэкст [1, с.12-13]. Тэкст тэкст тэкст.....